

„Прамень“ і „Новы Прамень“ — часопісы для моладзі, друкаваныя органы Беларускага студэнцкага зямляцтва ў Чэхаславаччыне ў 1926 годзе. Сярод аўтараў выданьня — Леапольд Родзевіч і Ўладзімер Жылка.

*Прамень.* *Прамень* сонца, думкі, съятла, цеплыні. *Промні* ад арэолу над галавой съятых. *Промні* славы. *Промні* вачэй каканай... Так было спрадвеку, і нават паэты ня надта адважваліся ўжываць гэтае слова ў адмоўным значэнні. Але гэта зусім не азначае, што *промняў* цемры, зла й нядолі не існавала.

Масьціў шляхі вялікі Ленін,  
Шляхі шчасльвіць мудры Сталін,  
Каб з пакалення ў пакаленне  
Людзкое з путаў вызваленне  
У *прамяністывы* йшло далі.

Так у 30-я гады пісаў Янка Купала. Гэтыя *прамяністыя* далі сталіся для нашага народу ня толькі *промнямі* крамлёўскіх зорак ці *промнямі* сонца на БССРаўскім гербе, яны сталіся *промнямі* чарнобыльскай радыяцыі.

## Прапіска

**Алена Ціхановіч**

*Прапіска* — знак і штамп савецкага прыгоннага права, калі толькі дзяржава вырашае, дзе чалавек мае права жыць.

Дзяржаве было выгадна, каб сяляне працавалі ў калгасах за „палачкі“ — і сяляне ня мелі пашпартоў, а значыць, не маглі разылічваць на *гарадзкую прапіску*. Маглі разылічваць толькі тыя, хто прыяжджаў у горад па дзяржаўнай патрэбе — зноў жа, на цяжкую ці спэцыфічную працу. Напрыклад, у міліцыю ці ахову турмы вяскоўцаў бралі і бяруць.

Патрэбная *пропіска* надавала чалавеку, лічы, шляхецкую годнасць — з-за *пропіскі* жаніліся і выходзілі замуж, што надзвычай пашырыла практику шлюбаў з інтарэсам. Такія шлюбы, праўда, часта канчаліся разводам і перадзелам мэтраў. „Прайдзісьвет!“ ці „Афэрыстка!“ — неслася ўсьлед тым, хто пакідаў няшчасныя гарадзкія сем'і ля разьбітага карыта.

Зрэшты, *пропіска*, як і ўсё ў дзяржаве, прадавалася і куплялася. Аднаслоўныя аў'явы гучалі так: *пропішу*.

Нідзе не *пропісаны* чалавек стаў ізгоем грамадзтва. Для такіх вынайшлі спэцыяльную мянушку — бомж. У бамжы была простая дарога тым, хто меў хоць пару гадоў *пропіскі*, „на нарах“.

Як бамжы, так і *пропіска* перайшлі сёньняшній Беларусі ў спадчыну: пазбыцца і таго, і другога нялёгка. Толькі моцная эканоміка і цывілізаванае заканадаўства даюць чалавеку магчымасць выбіраць, якое месца лічыць сваім домам.

## Праўда

**Сяргей Шупа**

*Праўда* адносная, *праўда* ў кожнага свая, і ў тым, што гэтыя *праўды* могуць адмаўляць адна адну — няма нічога дзіўнага. Абсалютнаю лічыцца ісціна.